

**Белорусский государственный университет
Экономический факультет
Кафедра теоретической и институциональной экономики**

**Аннотация к дипломной работе
«Европейская экономическая интеграция:
традиции становления и закономерности современных форм развития»**

**Бухал Екатерина Александровна,
научный руководитель: Лемщенко Петр Сергеевич**

2014 г.

РЕФЕРАТ

Дипломная работа содержит: 65 страниц, 13 таблиц, 2 рисунка, 54 использованного источника.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ИЗДЕРЖКИ СОГЛАСОВАНИЯ, ЭФФЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ, ЛИКВИДАЦИЯ БАРЬЕРОВ, ИНТЕРНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, СТРУКТУРНЫЙ КРИЗИС, НЕФОРМАЛЬНЫЕ НОРМЫ, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ.

Цель работы: комплексное изучение европейской экономической интеграции и анализ современных форм ее развития.

Методы исследования: метод экономико-статистического анализа, классификация и обобщение.

Работа посвящена исследованию исторических предпосылок становления ЕС как интеграционного блока и рассмотрению существующих теорий интеграции. Раскрыта сущность существующих форм европейской экономической интеграции и проведен анализ влияния неформальных норм на сближение наций в рамках ЕС. Исследованы недостатки существующей системы и предложены пути их устранения.

РЭФЭРАТ

Дыпломная работа змяшчае: 65 старонак, 13 малюнкаў, 2 табліцы, 54 выкарыстаных крыніцы.

МІЖНАРОДНАЯ ЭКАНАМІЧНАЯ ІНТЭГРАЦЫЯ, ЕЎРАПЕЙСКІ САЮЗ, ВЫДАТКІ УЗГАДНЕННЯ, ЭФЕКТЫ ІНТЭГРАЦЫІ, ЛІКВІДАЦЫЯ БАР'ЕРАЎ, ІНТЭРНАЛІЗАЦЫЯ ВЫТВОРЧАСЦІ, СРУКТУРНЫ КРЫЗІС, НЕФАРМАЛЬНЫЯ НОРМЫ, УСТОЙЛІВАЕ РАЗВІЦЦЕ.

Мэта работы: комплекснае вывучэнне еўрапейскай эканамічнай інтэграцыі і аналіз сучасных формаў яе развіцця.

Метады даследавання: метады кантэнт-аналізу, метады эканоміка-статыстычнага аналізу, класіфікацыя і абагульненне.

Работа прысвечана даследаванню гістарычных перадумоў станаўлення ЕС як інтэграцыйнага блока і разгляду існуючых тэорый інтэграцыі. Раскрыта сутнасць існуючых формаў еўрапейскай эканамічнай інтэграцыі і праведзены аналіз ўплыву нефармальных нормаў на збліжэнне нацый у рамках ЕС. Даследаваны недахопы існуючай сістэмы і прапанаваны шляхі іх ліквідацыі.

RESUME

Le mémoire de fin d'études inclue : 65 pages, 13 dessins, 2 tableaux, 54 выкарыстаных крыніц.

L'INTEGRATION ECONOMIQUE INTERNATIONALE, L'UNION EUROPEENNE, LES COÛTS DE NEGOCIATION, LES EFFETS DE L'INTÉGRATION, LA LIQUIDATION DES BARRIÈRES, LA CRISE STRUCTURALE, L'INTERNALISATION DE PRODUCTION, LES NORMES INFORMELLES, LE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

But du travail: l'étude approfondie de l'intégration économique européenne et l'analyse des formes contemporaines de son développement.

Méthodes de recherche: la méthode de l'analyse de contenu, la méthode d'analyse économique et statistique, la classification et la généralisation.

Le mémoire est consacré à l'apprentissage des conditions historiques de construction de l'UE comme une unité d'intégration et à l'analyse des théories existantes de l'intégration. Elle a été ouverte est ouverte l'essence des formes existantes de l'intégration économique européenne et il a été fait l'analyse de l'impact des normes informelles au rapprochement des nations au sein de l'UE. Ils ont été étudiés les défauts du système et les moyens d'y remédier.